


Гітара Высоцкага прыехала ў Мінск



Сяміструнная гітара з надлісам, прысвечаным Галіне Астаф'евай, члену клуба самадзейнай песні «Усход». Гэты надліс Уладзімір Высоцкі пакінуў 1 ліпеня 1972 года, а пазней ён быў абвешчаны па кантуры прыбрам для выпальвання.

«Мастака» могуць «пакрыўдзіць»

А мастакі, аматары памалваць на сценах дамоў і пераходзя рызыкуюць патрапіць у вельмі непрыемную гісторыю, як гэта, у прыватнасці, адбылося з двума «творцамі» ў Мінску.

Праваахоўнікам удалося злавіць за рукам апуначы ў падземным пераходзе па праспекце Незалежнасці, 1 вандала, 26-гадовага бростаўчанина, які размаляваў тут невялікі ўчастак сцяны. На яго шчасце, шкоды ён вялікай не паспеў нарабіць, таму гэтаму вандалу дзевяццацца кампенсавача урон усяго ў памеры 130 тысяч рублёў. Праўда, акрамя таго, хуліганам «свеціць» яшчэ штраф у памеры 30 базавых велічынь.

Менш пашанцавала 18-гадоваму навучэнцу сталічнага ПТВ, якая таксама «застукаў» апуначы ў гэтым жа пераходзе: юнак грунтоўна папрацаваў балоччыкам з фарбай над сценамі і нясе больш урон гораду — звыш 1 мільёна 800 тысяч рублёў. Таму ў дачыненні да яго заведзена крымінальная справа, згодна з санкцыямі якой пакаранні хлопца можа быць нават аж да пазбаўлення волі да 3 гадоў. Такое жорсткае прававое рагаванне выклікала тым, што фрагмент гранітнай пліты, на якой нанесена графіці, неабходна замяніць. Таму што цяперашнія хімічныя саставы фарбаў, якія выкарыстоўваюцца ў маркераў і балоччыках, імягненія ўдзягаюцца і гранітныя пліты, якія абліцаваны падземным пераходам. Змыць фарбу немагчыма, і адзіны спосаб выдаліць — выразаць і замяніць сапсаваны фрагмент сцяны. А да таго, як яе замяніць, жыхары і госці сталіцы вымушаны быць альбо мазіць такіх «мастак», альбо «любовацца» на пустэчы ў сценах пераходаў. Вось таму ў ГУУС Мінгарвыканкома і папярэджваюцца ўсім, хто мае намер выкарыстоўваць горад як уласную майстэрню: за гэта дзевяццацца расплаціцца па ўсёй строгаці закону.

Ігар ГРЫШЫН.

«ЯКАСНА ПРАЦУЙ — ЛЕПЕЙ ЖЫВІ»

(Заканчанне. Пачатак на 1-й стар.)

— Чаму ахову здароўя і вас навучыла эпідэмія грыпу?

— Летаўня? Так, шуму было шмат і не скажу, што з нічога. Грып сапраўды быў небяспечны. Былі цяжкія і смяротныя выпадкі, хоць у нашай вобласці смерцў было меней за іншыя рэгіёны. Людзі набывалі лекі і елі іх пакункамі.

— Таму што страшна было за сябе і дзяцей. А вы самі хварэлі?

— Не, але і панкі не было. *Мы рабілі ўсё, што можна. Але скафандр на чалавека не апранеш і вакол Беларусі кітайскую сцяну не пабудуеш.*

— Што б вы параілі людзям, якія сёння хвалююцца наоко «другой хвалі»?

— Ніякіх экзатычных парадаў. Усё звычайнае: зрабіць прышчэпку, мець неабходны набор лекаў у хатняй аптэцы, не грэбаваць дзедзюцімі метадамі абароны ў выглядзе малінавага варэння і часнаку, рабіць элементарную прафілактыку. Ну нўжо цяжка правяртаваць пакой і памазаць мазію пад носам у дзіцяці раінай? Я параю бы людзям быць прагматычнымі і, калі што, даверыцца ўрачу.

— Глыбінку па Чэхва

— Сёння ўрач — гэта вельмі запатрабаваная прафесія на рынку працы. Чаму, на ваш погляд, не заўсёды ўдаецца вырашыць праблему недахопу медыцынскіх кадраў?

— Задача дзяржавы — забяспечыць добрую адукацыю і стварыць для маладога спецыяліста ўмовы працы. Не проста даць яго ступі і фінансавы, а магчымае працаваць і развівацца. Але і малады чалавек, які абірае гэтую прафесію, павінен разумець: каб стаць сапраўдным доктарам, трэба праціць першае ўзровень. Трэба навуцкай кантактаваць з людзьмі. Пачытайце Чэхава — нічога не змянілася з тых часоў, аднаму патрэбна суданьне, іншаму — парада, і нарэшце трэціму — лямчане. Гэта праўда жыцця, і яе трэба пазнаць. Веданне замежных моў і камп'ютарных тэхналогій не замяняць жывых зносінаў. Самыя лепшыя спецыялісты атрымліваюцца з тых, хто мае волю працы ў глыбіні.

Такаяса хачелася б, каб і матэрыяльная ацэнка працы ўрача была больш вышэй. Як, між іншым, і настаўніка, работніка культуры і спорту.

— А наколькі рэальны для сацыяльнай сфэры сярэдні заробак у 500 долараў?

— Планы павышэння заробку ёсць, для гэтага ў вобласці створаны фінансавы запас. Мы яшчэ не да канца выкарысталі нішу платных паслугаў, на якіх могуць зарабіць бюджэтнікі. Ды яшчэ павышэнне кваліфікацыі... Гэта, вядома ж, праца карпатлівая.

Прэзідэнт абвясціў у краіне Год якасці. Гэта не толькі якасць канкрэтнай гайкі на заводзе, але і якасць жыцця. Як добра кожны з нас будзе працаваць на сваім месцы, такім якасці і будзе наша жыццё. Гэта агульнавядомы сакрэт: лепей працуй — лепей жыць.

Арнамент творчасці

— Што, на ваш погляд, патрэбна дзецям, каб з іх выраслі добрыя людзі?

Утэрняны бланк Белгосстраха — квітанцыя о приеме наличных денежных средств (страховых взносов) формы 1-СУ, серии ГС, № 8565931 считать действительным.

У Беларусі не зафіксавана пакуль ніводная выпадку няспраўнасці педалі акселератара ў аўтамабілях «Таёта»

затрымкай», — паведамляецца ў заяве Такешы Ісага.

— Гэта не адбываецца раптоўна, — патлумачыў інжынер па гарантыі «Таёта Цэнтр Мінск». — Калі дзяржаўныя органы дэталі мае месца, яна праўлеце сябе паступова. Таму, калі няма ніякіх сігналаў, ездзіць можна спакойна.

Калі ўладальнік аўтамабіля Toyota адчуе, што педаль газу паводзіць сябе не так, як трэба, быццам бы яе «зацядае», альбо яна рыўкамі вяртаецца ў зыходнае становішча, — гэта нагода неадкладна звярнуцца да нас, — сказаў Дзмітрый Куцьця.

— Пакуль такіх зваротаў не было. За 2009 год афіцыйным дзілерам у Беларусі былі прададзены 2644 новыя аўтамабілі Toyota, гэта амаль на 300 больш, чым у 2008 годзе і самы высокі паказчык сярод канкурэнтаў. Наколькі канцэрну «Таёта» ўдацца ўтрымаць давер пакупнікоў у наступным — пакажа час.

Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

ШТО РАБІЦЬ, КАЛІ ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТАРА ЗАКЛІНАВА ПАДЧАС РУХУ?

Дылер «Таёты» адказвае: «Абставіны могуць вар'іравацца, таму вадзіцелі павінны выкарыстоўваць уласную ацэнку сітуацыі і дзейнічаць у адпаведнасці з ёй. Аднак, вытворца да наступнага рэкамэндацыі.

Для аўтамабіляў з механічнай трансмісіяй: выціснуць педаль скачленна, уключыць нейтральную перадачу і выкарыстоўваць тармазы для кантралюемага з'езду на абочыну.

Для аўтамабіляў з аўтаматычнай трансмісіяй, шмацфункцыянальнай трансмісіяй і варыятарам: перавядзіце рычаг пераключэння перадач у нейтральную пазіцыю і выкарыстоўвайце тармазы для кантралюемага з'езду на абочыну.

Калі вам неабходна тэрмінова спыніцца, аўтамабілям можна кіраваць шляхам моцнага і раўнамернага націскання на педаль тармаза. Не тармазіце шляхам шматразовага націскання на педаль тармаза, гэта можа прывесці да расходу вакууму, які неабходны для эфектыўнага тармажэння, і запатрабаваць больш моцнага націскання на педаль тармаза.

Калі немагчыма перавесці рычаг пераключэння перадач у нейтральную пазіцыю, заглушыце рухавік. Гэта не прывядзе да страты кіравання або кантролю тармажэння. Аднак узмацняльнік рулявога кіравання тармазоў будзе адключаны.

Калі аўтамабіль аснашчаны кнопкай «Старт-стоп», моцна і раўнамерна націскае кнопку сама мала на 2 секунды, каб загнуць рухавік. Не стуйкайце па кнопцы «Старт-стоп».

	Лот 1	Лот 2	Лот 3	Лот 4	Лот 5	Лот 6	Лот 7
1	Адрес земельного участка	Колодишанский с/с, п. Колодищи, квартал 739, У-1	Колодишанский с/с, п. Колодищи, квартал 796, У-24	Боровлянский с/с, д. Дроздово, У-15	Боровлянский с/с, д. Дроздово, У-16	Папернянский с/с, д. Лапоровичи	Самохваловичский с/с, участок № 163 (массив № 1)
2	Кадастровый номер	623683403101000165	623683403101000166	623680602601000781	623680602601000786	623685505101000299	623686300601000136
3	Площадь земельного участка	0,1546 га	0,1465 га	0,1492 га	0,1492 га	0,1501 га	0,1300 га
4	Целевое назначение	для строительства и обслуживания жилого дома	для строительства и обслуживания жилого дома	для строительства и обслуживания жилого дома	для строительства и обслуживания жилого дома	для строительства и обслуживания жилого дома	для строительства и обслуживания жилого дома
5	Расходы по подготовке документации (рублей)	765 170	765 170	1 320 260	1 320 260	716 450	765 980
6	Начальная цена земельного участка (рублей)	35 395 036	33 540 574	87 311 840	87 311 840	21 475 110	12 071 210
7	Задаток (рублей)	3 500 000	3 300 000	8 700 000	8 700 000	2 100 000	800 000

	Лот 8	Лот 9	Лот 10	Лот 11	Лот 12	Лот 13	Лот 14
1	Адрес земельного участка	Сеницкий с/с, а.г. Сеница, ул. Западная	Сеницкий с/с, а.г. Сеница, ул. Западная	Горанский с/с, д. Казельщина	Горанский с/с, д. Казельщина	Горанский с/с, д. Казельщина	Горанский с/с, д. Воловщина
2	Кадастровый номер	623686605101000910	623686605101000909	623681308101000029	623681308101000030	623681308101000031	623681308101000032
3	Площадь земельного участка	0,1500 га	0,1364 га	0,1999 га	0,2000 га	0,1835 га	0,1710 га
4	Целевое назначение	для строительства и обслуживания жилого дома	для строительства и обслуживания жилого дома	для строительства и обслуживания жилого дома	для строительства и обслуживания жилого дома	для строительства и обслуживания жилого дома	для строительства и обслуживания жилого дома
5	Расходы по подготовке документации (рублей)	1 004 284	1 021 124	519 638	519 638	519 638	604 000
6	Начальная цена земельного участка (рублей)	68 921 490	62 212 585	9 000 000	9 000 000	8 000 000	20 000 000
7	Задаток (рублей)	6 800 000	6 200 000	700 000	700 000	700 000	1 900 000

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, д. 8. Дата проведения: 9.03.2010 г. в 9.00. Заявления на участие и необходимые документы принимаются с 9.00 до 17.00 (среда — с 15.00 до 17.00) по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, д. 8, к. 416 (в отсутствие специалиста — к. 100). Окончание приема заявлений и документов 3.03.2010 г. в 17.00. Контактные телефоны: (8 025) 92 761 92, 204 11 62, 204 35 25.

Задаток за участие в аукционе на Лоты 1, 2 перечисляется на расчетный счет Колодишанского сельсополкома № 3600621040065 в филиале 614 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600052424, ОКПО 04430482, код платежа — 05520.

На Лоты 8, 9 — перечисляется на расчетный счет Сеницкого сельсополкома № 3600621160189 в филиале 614 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520 УНП 600052409, ОКПО 04432966, код платежа — 04901.

На Лоты 3, 4 — на расчетный счет Боровлянского сельсополкома № 3600621010037 ГУ МФ РБ по Минской области, филиал ОАО «АСБ Беларусбанк», ул. Карбышева, 13/2, г. Минск, УНП 600052345, код платежа — 04901.

На Лот 5 — на расчетный счет Папернянского сельсополкома № 3604621120154, ф-л 614 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, ул. Чер-

— Асабіста мяне засмучае ў школьнай праграме недастатковая колькасць, на мой погляд, гадзін літаратуры.

Рускай, беларускай, савецкай, сучаснай, замежнай — якой хочаце, але добрай літаратуры, якая б вучыла нашых дзяцей жыць, будзіла ў іх лепшыя пачуцці, расказвала пра карані сацыяльных праблем.

— Якую культурную падзею рыхтуе Магілёўшчына найбліжэйшым часам?

— Толькі што завяршылася нарада пра правядзенні ў Магілёве моладзевых тэатральнага форуму «МАРТ@кантакт». Гэта не проста паказ спектакляў, гэта іх жывое абмеркаванне, творчыя майстэрні для малых рэжысёраў. Сёлетня будзе удзельнічаць тэатры з 6 краін. Гэты форум выхавае і наш Магілёўскі абласны драматычны тэатр: пасля яго спектакляў ёсць пра што спрачацца.

— Якое культурнае мерапрыемства ў вобласці зрабіла на вас апошнім часам найбольш уражанне?

— Мне вельмі спадабалася выстава Анатоля Кондуба, яго карціны і кераміка. Гэта нейкае добрае цёплае мастацтва. Калі навокал паўночы іраныя лініі і кантрасныя колеры, яго творы пакаідуць адчуванне прыгажосці і казкі.

Мне даспадоба музыка аркестра імя Леаніда Іванова. Новы кіраўнік Мікалай Алданца ўднёнае новае жыццё ў гэты цудоўны праект. Гэта пазітыўная мадэль беларускага мастацтва, якое будзе карыстацца поспехам на еўрапейскай сцэне.

— А традыцыйнае народнае мастацтва? — Мяне ўражвае жыхары глыбіні. Там існуюць нібыта творчыя рэзервацыі: у Чавускім раёне баблы спяваюць старадаўнія песні, у Бяльніцкім — спрадвекую гатуюць піва! І як гісторыя б'юцца над загадкавымі сімваламі, так і арнамент на беларускіх строях можна вывучаць як спадчыну нашых продкаў.

— У вобласці выканавецца план мерапрыемстваў па падтрымцы беларускай мовы. На ваш погляд, ці варта гэта рабіць у пажамы з Расійскім рэгіёна, дзе вельмі мала людзей размаўляе па-беларуску, хоць усё і разумеюць?

— Беларуская мова — пытанне і простае, і складанае адначасова. З аднаго боку, ніхто нікому ў жыцці не забараняе гаварыць на роднай мове. Гэта наша канстытуцыйнае права. З іншага боку, менавіта руская мова стала асноўным сродкам зносінаў на працы і ў сям'і. У гэтым вялікай трагедыі, на мой погляд, няма, але ўсё ж беларуская — наша нацыянальная мова, адметнасць беларускага народа. Таму мы і выпрацавалі комплекс мераў па прапагандзе беларускай мовы. Навявацца мову нельга, гэта павінен быць паступовы працэс.

— Якія ў гэтым працэсе зроблены крокі? — Рэгіянальныя тэлевізійныя навіны робяцца на беларускай мове. На ўсіх урочышчах і культурных мерапрыемствах у вобласці абавязкова гучыць родная мова. На сайце ўпраўлення кіштуркі робім беларускамоўную старонку, пішам рэкламу па-беларуску... Але каб далей усё развілася, трэба пачынаць з сябе і сваёй сям'і.

— Напрыканцы вашы пажаданні жыхарам Магілёўшчыны. Лець не сказала — у гэтым цяжка часіны... — Часіны заўсёды былі цяжкія. І мае бацькі, і наша бацька жылі няпроста. Але ўсё ж імклівае наш час сённяшняга жыцця не даводзіцца аспрэчваць.

— Якая, на ваш погляд, жыццёвая ідэалогія павінна стаць падмуркам жыцця людзей? — Мне падаецца, што сёння важна быць самім сабой. Такім, якім чаме выхавалі бацькі і лад жыцця. Трэба любіць блізкіх, сваіх дзяцей і аддаваць ім усю сваю душу. І, безумоўна, памятаць, што асабісты рост кожнага з нас дазваляе жыць лепей усю грамадства.

Гутарыла Ілона ІВАНОВА.

ПОСПЕХІ ЁСЦЬ. І БУДУЦЬ

Вынікам сацыяльна-эканамічнага развіцця галіны ў 2009 годзе была прысвечана прэс-канферэнцыя, якую даў міністр сувязі і інфарматызацыі Мікалай Пятровіч ПАНЦЯЛЕЙ.

Першае, што было адзначана: нягледзячы на крызіс, летас, як і ў папярэднія гады, міністэрства спрацавала «стабільна паспяхова». Тэмп росту экспарту паслуг склаў 112,7 працента, пры дадзеным заданні 112, сельдэ знешняга гандлю паслугамі — 74,4 мільярд долараў замест 68 планаваных. На 730 тыс. павялічылася колькасць абанентаў шырокапааснага доступу ў інтэрнэт, на 1,5 мілья — сатаявай рухомай электрасувязі (пры дадзеным заданні 1065 тыс...), і, дарчыні, іх агульная колькасць на канец 2009 года склала 9,6 мілья абанентаў). Больш за 303,3 млрд рублёў (пры заданні 281,8 млрд) склаў аб'ём будавання-мантажных работ, выкананы паказчыкі па энэргазабарэжэнні, на 220 тыс. павялічылася колькасць асноўных тэлефонных апаратаў...
Распрацавана стратэгія інфарматызацыі краіны, якая атрымала высокую адзнаку ўсіх экспертаў і стратэгія развіцця электрасувязі.

Але ж, як адзначаў спадар Панцялей, што зроблена, тое зроблена. Не менш напружаным аб'ява быць і гэты год — з паступовым пераходам да лічбавага тэлебачання (дзеля чаго пабудаваны шэраг неабходных аб'ектаў, што робіць гэту задачу цалкам рэальнай) з поўным пераходам на інтэрнэт-тэхналогіі, на самазабяспачэнне валюты і інш.

Задачы больш чым складаныя. Але ж выканаць іх ёсць каму.
Валіяцкіна ДОУНАР.

16 февраля 2010 г. в 15.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Минскэнерго».

Повестка дня:
1. О реорганизации ОАО «Минскэнерго».

Собрание состоится по адресу: г. Минск, ул. Монтажников, 39. Начало регистрации: 14.30.

Снегапады на Магілёўшчыне ўскладнілі сітуацыю на дарогах. А палове сёмай раіцы ў Бабруйскім раёне адбылася аварыя, у якой пацярпелі людзі. Аўтамабіль «Рэно», якім кіраваў 32-гадовы жыхар Мазыра, на нябесна-мывароце выехаў на паласу сустрэчнага руху і сутыкнуўся з «БМВ». Паводле паведамлення ДАІ, вадзіцель «Рэно» не выбраў бяспечную хуткасць і не ўключыў дажоння і метзаралачныя ўмовы. У выніку сутыкнення ён атрымаў траўмы галавы і знаходзіцца ў стане траўматычнага шоку. Загінула 31-гадовая жанка вадзіцеля, якая ехала пасажыркай.
Ілона ІВАНОВА.

ХТО ХОДЗІЦЬ У ГОСЦІ...

Пасля таго, як госці пакінулі дом грамадзянін з Жыткавічаў, жанчына зразумела, што знік мабільны. Апарат сатавай сувязі знайшлі ў працяжкага раней судзімага жыхара таго ж горада. У Доўска Рагачоўскага раёна пасля сумнага распіцца напояў, якія ўзімаюць настроі і агрысо, адзі з мужчын, з пагрозамі нажом забраў у свайго таварыша 20 тысяч рублёў. На тую ж суму часова разбагацеў раней судзімы грамадзянін, які прышоў у госці да сябра ў вёску Раманавічы Гомельскага раёна — ён збыў гаспадару і знік. А восці ў Гомелі пасля сумнага ранішняга гулянкі адзі з гасцей «зрабіў ногі» тэлевізару «Гарызонт».
Ірына АСТАШКЕВІЧ.

Абзац

▲ Кіроўца лесавоза спрабаваў правесці буйную партыю мабільных тэлефонаў і аксесуараў да іх у папярочную калонію ў горадзе Івацэвічы. Лесавоз «Урал», які пад'ехаў да КПП, быў цалкам пустым, што адразу насцяржыла дзьяжурнага. Ён вырашыў старанна абшукаць транспартны сродак. У правых дзвярах кабіны аўтамабіля было знойдзена 40 тэлефонаў мабільнай сувязі, 18 акумулятарных батарэй, 6 зарадных прыстасаванняў і 3 гарбаты (навушнікі). Праводзіцца праверка.

▲ Справа аб крадзях у асабліва буйным памеры распачата Мінскім РУУС у дачыненні да кладушчыка і рабочага каміюна рыбнай кампаніі. Маладыя людзі падаржоўца ў тым, што з 18 кастрычніка 2009 года па 24 студзеня 2010 года з камер халадзільных устаноў пакладзілі паміж кабінаў ТАА скрапі свежазамарожаную рыбу на суму больш як 166 мілья рублёў.

▲ У Дубровенскім раёне праводзіцца праверка па факце гібелі двух жыхароў вёскі Буда. У адным з гаражоў у аўтамабілі «Таёта» былі знойдзеныя трупы 30-гадовага мужчыні і яго 18-гадовай аднавузніка. Паводле папярэдняй версіі, смерць наступіла ад атручвання чадным газам.

▲ Прэзідэнт Алімпійскага камітэта Расіі Леанід Цягачоў у эфіры тэлеканала «Расія 1» заявіў, што расійскія спартсмены, якія выйграюць на Алімпійскіх гульнях 2010 года ў Ванкуверы два залатых медалі, атрымаюць па мільёне долараў. Па яго словах, гэтыя грошы змянілі атрымаць сумарна ад улада, ад спартыўнай федэрацыі, а таксама «ад губернатараў і фірмаў». Урад вызначыў памер прызавых іллімпійцаў у канцы 2009 года. За залаты медаль спартсмены атрымаюць 100 тысяч еўра, за срэбны — 60 тысяч, за бронзавы — 40 тысяч еўра.

▲ У Індыі памерла апошняя носьбітка мовы, якой (мове) каля 65 тыс. людзей. Апошнія 30 гадоў жыцця жанчына па імені Бола заставаўся адзінай носьбіткай мовы. Племя Бо жыло на Андаманскіх астравах каля 65 тыс. гадоў таму.

Поўны абзац

▲ У нямецкім Донаушынгу (зямля Бадэн-Вюртэмберг) урач-стамацатолог адмовілася лячыць 16-гадовага падлетка па імені Джыхад, які насяў паліцыі, што карктуець прыску. Урач расцаніла імя пацыента, адно са значэнняў якога тлумачыцца як «святшчэнная ваіна з нявернікамі», аблішчэнне ваіны ўсім, хто не з'яўляецца ісламістам. Бацькі дзіцяці заявілі, што шакраваныя адмовай, адзначылі, што далі сыну такое імя, якое ім спадабалася. Невядома, ці прымуць яны якія-небудзь юрыдычныя крокі ў сувязі з інцыдэнтам. Са свайго боку прадстаўнікі ўрачэбнай палаты патлумачылі, што па законе ні аднаго ўрача нельга прымуціць лячыць пацыента, каб толькі гаворка не ідзе пра аказанне экстрэмнай дапамогі. Урач пазней выказала здзіраванне, што адмовілася прымаць падлетка. «Ён не внаваўты ў тым, што бацькі вырашылі так яго назваць», — адзначыла яна.